

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»



МЕТАДАЛОГІЯ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІ

Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей:

- 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны
- 1-02 01 02 Гісторыя і сусветная мастацкая культура
- 1-02 01 03 Гісторыя і экспкурсійна-краязнаўчая работа

Вучэбная праграма складзена на падставе агульнаадукацыйных стандартоў і вучэбных планаў спецыяльнасцей: 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны (№ 016-2021/у ад 15.07.2021); 1-02 01 02 Гісторыя і сусветная мастацкая культура (№ 017-2021/у ад 15.07.2021); 1-02 01 03 Гісторыя і эккурсійна-краязнаўчая работа (№ 018-2021/у ад 15.07.2021)

СКЛАДАЛЬNIK:

А.П. Жытко, прафесар кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў БДПУ, доктар гістарычных навук, прафесар

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

Т.В. Даўгач, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі IX–XVIII стагоддзяў і археографіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
А.А. Сурма, дацэнт кафедры ўсеагульной гісторыі і методыкі выкладання
гісторыі, кандыдат гістарычных навук

УЗГОДНЕНА:

Намеснік дырэктара дзяржаўнай установы
адукацыі «Гімназія № 40
імя Я.Лучыны г. Мінска»



А.У. Цішчанка

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:

Кафедрай гісторыі Беларусі і славянскіх народаў
(пратакол № 8 ад 26.03.2024).

Загадчык кафедры



С.А. Талмачова

Навукова-метадычным саветам установы вышэйшай адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”
(пратакол № 6 ад 16. 04. 2024).

Афармленне вучэбнай праграмы і суправаджальных яе матэрыялаў дзеючым патрабаванням Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь адпавядае.


Метадыст

вучэбна-метадычнага аддзела БДПУ



Г.В. Вінаградава

Дырэктар бібліятэкі



Н.П. Сяткоўская

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Сучасны этап у развіції айчыннай гістарыяграфіі характерызуецца пераасэнсаваннем яе зыходных тэарэтыка-метадалагічных установак, пошукам новых канцэпций інтэрпритацыі гісторыі. Адбываецца пераацэнка складовых элементаў сістэмы навуковага познання і ўдасканальваецца яе структура і катэгарыяльны аппарат.

Метадалогія гістарычнай навукі ўяўляе сабой тэарэтычны і арганізацыйны фундамент навукова-даследчай дзейнасці гісторыка. У прадстаўленай вучэбнай праграме разглядаюцца сацыяльныя функцыі гістарычнай навукі, яе прадмет, паказаны розныя падыходы да вызначэння прадмета метадалогіі, вызначаны асаблівасці аб'екта гістарычнай навукі і спецыфіка яго познання ў параўнанні з прыродазнаўствам, паказана структура гістарычнага даследавання, асаблівая ўвага надаецца прынцыпам гістарычнага даследавання (гістарызму, аб'ектыўнасці, каштоўнаснаму падыходу), сучаснаму навуковаму катэгарыяльному аппарату, агульнанавуковым (аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, аналогія, мадэліраванне, узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага і наадварот і інш.) і спецыяльна-гістарычным метадам (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальнны, гісторыка-тыпалаагічны, гісторыка-сістэмны), як эфектыўнаму інструменту ў познанні гісторыі.

Каштоўнасць вучэбнай праграмы заключаецца і ў tym, што тэарэтычны матэрый пераводзіцца ў практычную плоскасць.

Мэта вучэбнай дысцыпліны – азнаёміць студэнтаў з асновамі метадалогіі гістарычнай навукі, навучыць іх правільна выкарыстоўваць катэгарыяльны аппарат пры тлумачэнні гістарычных падзеяў і з'яў, аперыраваць агульнанавуковымі і канкрэтна-гістарычнымі метадамі ў працэсе гістарычнага даследавання.

Для рэалізацыі пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:

- выявіць сацыяльныя функцыі гістарычнай навукі;
- разгледзець прынцыпы гістарычнага познання;
- высветліць асаблівасці аб'екта гістарычнай навукі і спецыфіку яго познання;
- паказаць структуру гістарычнага даследавання;
- раскрыць катэгарыяльны аппарат гістарычнай навукі;
- вывучыць метады гістарычнага познання і іх практычнае прымяенне.

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен **ведаць**:

- прадмет метадалогіі гісторычнай навукі;
- сацыяльныя функцыі гістарычнай навукі;
- асаблівасці гістарычнага познання;
- структуру гістарычнага даследавання;
- катэгорыяльна-пяціны аппарат гістарычнай навукі;
- агульнанавуковыя і спецыяльна-гістарычныя метады даследавання.

У выніку вивучення вучебнай дысцыпліны студэнт павінен умець:

- праводзіць унутраную і зневажную крытыку гісторычных крыніц;
- аперыраваць гісторычнымі фактамі (гісторычнай рэчаіснасці, крыніц і навукова-гісторычнымі фактамі);
- карыстацца навуковымі катэгорыямі, паняццямі і тэрмінамі;
- прымяняць на практицы агульнанавуковыя і канкрэтна-гісторычныя метады.

У выніку вивучення вучебнай дысцыпліны студэнт павінен валодаць:

- метадамі гісторычнага пазнання;
- навуковым катэгарыяльным і панятыйным апаратам па вучебнай дысцыпліне.

Вывучэнне вучебнай дысцыпліны «Метадалогія гісторычнай навукі» павінна забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў універсальных і базавых прафесійных кампетэнцый:

УК- 6 Ажыццяўляць прафесійную дзеянасць ва ўмовах абнаўлення яе мэт, зместу, змены тэхналогій, вызначаць метады вырашэння прафесійных задач, ацэньваць іх эфектыўнасць і якасць;

БПК-18 Выкарыстоўваць навуковы катэгарыяльны апарат пры тлумачэнні гісторычных падзей і працэсаў, апераваць агульнанавуковымі і канкрэтна-гісторычнымі метадамі пры іх даследаванні.

На вивучэнне вучебнай дысцыпліны “Метадалогія гісторычнай навукі” вучэбным планам адводзіцца 120 гадзін (3 зал. адз.), з іх 54 – аўдыторныя гадзіны: лекцыйных – 20 гадзін, семінарскіх заняткаў – 34 гадзіны (з іх 4 гадзіны – кіруемая самастойная работа), на самастойную работу – 66 гадзін, экзамен у 7 семестры.

На завочнай форме атрымання адукацыі на вивучэнне дысцыпліны па спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны вучэбнам планам адводзіцца ўсяго 120 гадзін (3 зал. адз.), з іх 14 – аўдыторныя гадзіны (лекцыйных – 4 гадзіны, семінарскіх заняткаў – 10 гадзін), на самастойную работу – 106 гадзін, экзамен у 8 семестры.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Тэма 1. Уводзіны ў вывучаемую дысцыпліну “Метадалогія гістарычнай навукі”

Прадмет і задачы вучэнай дысцыпліны. Стан сучаснай айчыннай гістарыграфіі. Неабходнасць перагляду асноўных катэгорый і прынцыпаў гістарычнай навукі.

Месца метадалогіі гістарычнай навукі ў сістэме навуковых ведаў. Метадалогія гістарычнай навукі як дысцыпліна, якая вывучае прыроду, прынцыпы і метады навуковага познання. Сувязь метадалогіі гісторыі з філософіяй. Праблемы ўзаемадзеяння. Значэнне метадалогіі для правільнага адбору даследчых метадаў у канкрэтных гістарычных даследаваннях. Метад як сродак атрымання новых навуковых ведаў. Сучасныя метады гістарычнай навукі. Сувязь метадалагічных і гістарыяграфічных даследаванняў. Метадалогія і крыніцазнаўства. Роль метадалогіі гістарычнай навукі ва ўдасканаленні прафесійнай падрыхтоўкі студэнта-гісторыка.

Станаўленне метадалогіі гістарычнай навукі як спецыяльной навуковой дысцыпліны. Фарміраванне метадалогіі гістарычнай навукі ў канцы XIX ст. – заканамерны вынік развіцця навуковых ведаў. Німецкі гістарызм і пазітывізм як асноўныя напрамкі ў гістарыяграфіі сярэдзіны і другой паловы XIX ст. Гнасеалагічны аптымізм і аб'ектывізм гістарыяграфіі XIX ст., яе адпаведнасць нормам “класічнай навукі”. Асаблівасці пазітывісцкай метадалогіі гісторыі.

Метадалагічны крызіс у гістарычнай навуцы ў канцы XIX – пачатку XX ст. Пераўтварэнне стылю навуковага мыслення і ўсталяванне некласічнага прыродазнаўства. Метадалагізацыя навукова-гістарычнага мыслення і фарміраванне метадалагічных канцэпцый.

Станаўленне метадалогіі гістарычнай навукі ў савецкай навуцы.

Сучасныя асноўныя метадалагічныя канцэпцыі ў гістарычным даследаванні. Суадносіны аб'ектывісцкага і рэлятивісцкага падыходаў амерыканскай гістарыяграфіі. Адраджэнне прынцыпаў німецкага гістарызму ў гістарычнай навуцы ФРГ. Школа “Аналаў”. “Глабальная гісторыя” Брадэля.

Перагляд марксісцкіх прынцыпаў гістарычнага даследавання ў “постсавецкай” навуцы. Дыскусіі аб суадносінах фармацыйнага, тэхналагічнага і цывілізацыйнага падыходаў.

Тэма 2. Прадмет гістарычнай навукі

Шматзначнасць паняцця “гісторыя”. Гісторыя як мінулае. Гісторыя як веды аб мінулым і яго рознабаковыя формы.

Навуковая гісторыя. Сутнасць навуковага познання. Переход ад класічнага да некласічнага паняцця навукі. Гісторыя і сацыяльныя навукі. Выдзяленне розных гістарычных дысцыплін. Прадмет гісторыі ў яго гістарычным развіцці.

Мінулае – галоўная асаблівасць прадмета гістарычнага даследавання. Рэтраспектыўныя характеристар гістарычнага познання. Гісторыя – навука аб чалавеку і аб абставінах чалавечай дзеянасці. Генетычны падыход у гісторыі. Індывідуальныя характеристар гістарычнага працэсу ў яго агульным сэнсе. Спалучэнне агульнага, асаблівага і адзінкавага ў гістарычным працэсе. Дыскусіі ў гістарыяграфіі аб галоўнай мэце гістарычнага даследавання.

Адрозненне прадмета гісторыі і сацыялогіі. Значэнне абагульнення ў сацыялогіі і псіхалогіі для гісторыі. Небяспека “сацыялагізацыі” гісторыі. Роля індывідуальнага ў гісторыі як навуцы аб культуры. Апісьльнасць ў гістарычным даследаванні. Спрабы вычлянення асобных “гістарычных законуў” у якасці галоўнага прадмета гістарычнага даследавання і іх вынікі.

Тэма 3. Суб'ектна-аб'ектныя адносіны ў гістарычнай навуцы і спецыфіка гістарычнага познання

Гісторыя сярод іншых навук. Уплыў прыродазнаўства на гісторыю. Асаблівасці познаваўчых ідэалаў у розных групах навук. Асаблівасці аб'екта гістарычнага вывучэння. Гістарычны працэс – прадукт свядомай мэтанакіраванай дзеянасці чалавека. Наяўнасць аб'ектыўных і суб'ектыўных бакоў у грамадскім жыцці. Незавершанасць гісторыі як працэсу. Грамадства–суб'ект – аб'ект, сацыяльнае познанне – самапознанне грамадства. Асаблівасць аб'екта гісторыі – мінулае. Праблема рэальнасці гістарычнага мінулага.

Асаблівасці познаваўчай дзеянасці ў гістарычнай навуцы. Наяўнасць агульных прынцыпаў у гісторыі і прыродазнаўстве. Рэканструктыўныя характеристар познання ў гісторыі. Адметныя адрозненні гістарычнай рэканструкцыі ад прыродазнаўчай. Абмежаваныя характеристар прымянення эксперыменту ў гісторыі. Рэтраспектыўныя характеристар гістарычнага познання. Пазітыўныя бакі рэтраспекцыі. Складанасці гістарычнай рэтраспекцыі. Абмежаванасць познаваўчых магчымасцей гісторыка сучаснасцю. Сучаснасць – сістэмаўтвараючы элемент у развіцці гістарычнай навуки. Незавершанасць гістарычнага працэсу. Складанасці ў вывучэнні сучаснай гісторыі. Познаваўчае значэнне вопыту сучаснасці для паглыбленага разумення мінулага.

Роля светапогляду ў гістарычнай творчасці. Прыйнада светапогляду. Уздзейнне светапогляду на розныя этапы гістарычнага даследавання. Ацэначныя характеристар гістарычнага меркавання. Нацыянальныя, класавыя, партыйныя, канфесійныя, расавыя схільнасці ў гістарыяграфіі. Уздзейнне катэгарыяльнага апарату як спадчыны мінулага на гістарычную творчасць. Небяспека мадэрнізацыі і архаізацыі мінулага і шляхі іх пераадолення.

Значэнне гістарычнага вопыту для сучаснасці. Гістарычны вопыт – састаўная частка грамадской свядомасці. Гістарычны вопыт і нацыянальная самасвядомасць грамадства. Сувязь і адрозненне гісторыі і ідэалогіі. Значэнне гістарычных ведаў для дзяржаўнай палітыкі. Палітычная і навуковая актуальнасць. Неабходнасць свободнага развіцця гістарычнай навукі ў грамадстве.

Тэма 4. Сацыяльныя функцыі гісторычнай навукі

Паняцце “сацыяльныя функцыі гісторычнай навукі”. Сувязь гісторыі з задавальненнем грамадскіх запатрабаванняў.

Функцыя сацыяльной памяці – найстаражытнейшая і ўстойлівая функцыя гісторыі. Сутнасць задач гісторыі як сацыяльной памяці чалавецтва. Сацыяльная памяць і цывілізацыя. Гісторыя – пасрэдніца паміж пакаленнямі чалавецтва. Сацыяльная і індывідуальная памяць: падабенства і адрозненні. Гісторыя як арганізаваная сацыяльна-арыентаваная памяць. Клопат народаў і дзяржаў аб захоўванні помнікаў мінулага. Гісторыя як «сусветны tryбунал». Гісторыя як «прыміраючая памяць чалавецтва».

Навукова-пазнаваўчая функцыя гісторыі. Зварот гісторыяграфіі да мінулага для правільнага разумення сучаснасці. Фундаментальны характар навуковых канкрэтных ведаў аб мінулы. Месца гісторыі сярод іншых сацыяльных навук у самапазнанні грамадства. Немагчымасць навуковага пазнання сучаснасці без гісторычнага падыходу ў вывучэнні грамадства. Значэнне вывучэння вопыту сучаснасці для развіцця грамадства і гісторычнай навукі. Паспяховае выконванне гісторыяй эўрыстычнай функцыі – перадумова навуковага кіраўніцтва грамадствам і правядзення абгрунтаванай дзяржаўнай палітыкі.

Магчымасць і неабходнасць выкарыстання вынікаў гісторычных прац у сацыяльным прагназіраванні. Адрозненне прагназіравання ў навуках аб прыродзе і аб грамадстве. Поспехі і няўдачы сацыяльнага прагназіравання.

Выхаваўчая функцыя. Задачы гісторыі па выхаванню маральнасці і грамадзянскай сумленнасці ў антычнай і сярэдневяковай гісторыяграфіі (Плутарх, Тацит). Аб'ектыўнае выхаваўчае ўздзейнне на чытана гісторычных прац.

Роля гісторыі ў фарміраванні нацыянальнай самасвядомасці. Патрыятызм і нацыяналізм. Неабходнасць маральнага і грамадзянскага выхавання моладзі на базе агульначалавечых каштоўнасцей, ідэалаў свабоды, дэмакратыі і павагі да чалавечай асобы.

Палітыка-ідэалагічная функцыя гісторыі. Нарматыўная і фактычная наяўнасць палітыка-ідэалагічнай функцыі гісторыі. Уцягванне гісторыі ў грамадскую барацьбу. Прагматычныя задачы гісторыі ў антычную эпоху. Гісторыя – прыслужніца багаслоўя і святой царквы ў сярэдневякоўі. Гісторыя – “навука князёў”. Гісторыя – сродак барацьбы нацый і палітычных партый у XIX ст. Ідэалагізацыя гісторыі ў савецкім грамадстве. Гісторыя і “халодная вайна”. Сучасныя формы палітызацыі і ідэалагізацыі гісторыі.

Тэма 5. Прынцыпы гісторычнага познання

Гісторызм як прынцып, які адлюстроўвае асаблівасці гісторычных ведаў. Грамадства як арганізм, які развіваецца ў часе і просторы. Гісторычны падыход – неабходная ўмова вывучэння з'яў грамадскага жыцця. Гісторызм як спосаб мыслення новаўрапейскай цывілізацыі. Светапоглядны характар гісторызму. Гісторызм як прынцып навуковага познання. Асноўныя

патрабаванні да навуковага даследавання з пазіцыі гістарызму. Узаемасувязь гістарызму як спосабу мыслення і як прынцыпу познання.

Зацвярджэнне прынцыпу гістарызму ў грамадазнаўстве ў канцы XVIII – пачатку XIX ст. Абгрунтаванне асноўных элементаў гістарычнага падыходу да мінулага ў межах нямецкага ідэалістычнага гістарызму. Кансерватыўны палітычны сэнс нямецкага гістарызму. Марксісцкі гістарызм – адлюстраванне дыялектыка-матэрыялістычнага падыходу да гісторыі. Арыентацыя марксісцкага гістарызму на класавую інтэрпрэтацыю гісторыі. Палітызаванасць марксісцкага гістарызму, яго прэтэнзіі на навуковую выключнасць.

Сувязь гістарызму і рэлятивізму ў навуцы канца XIX – першай чвэрці XX ст. Неабходнасць пераадолення перабольшвання ў гістарычнага рэлятивізму. Ператварэнне гістарызму ў агульнанавуковы прынцып познання. Узаемасувязь гістарызму з іншымі прынцыпамі вывучэння гісторыі.

Аб'ектыўнасць – агульны прынцып навуковага познання. Аб'ектыўнасць і аб'ектывізм у гістарыяграфіі. Фактары, якія патэнцыяльна забяспечваюць аб'ектыўнасць навуковага познання мінулага. Залежнасць вынікаў навуковага даследавання ад професійнай падрыхтоўкі даследчыка, фундаментальнасці яго навуковай канцэпцыі, творчага падыходу, выкарыстання сукупнасці даследчых метадаў.

Каштоўнасны падыход ў гісторыі. Наяўнасць пэўных каштоўнасных адносін гісторыка да прадмета вывучэння. Два спосабы засвойвання суб'ектам аб'екта: навуковы (лагічны) і каштоўнасны. Ацэначная дзейнасць гісторыка – адна з форм актыўнасці суб'екта познання.

Фарміраванне каштоўнаснага падыходу ў метадалогіі гісторыі. Яго абвяшчэнне адзіным метадам познання мінулага ў неакантыянцтве. Адмаўленне аксіалагічнага метаду ў пазітывізме канца XIX – пачатку XX ст. Сучасны неааб'ектывізм аб месцы каштоўнаснага падыходу ў гістарычнай працы. Дыскусія аб каштоўнасным падыходзе ў савецкай і постсавецкай гістарыяграфіі.

Функцыяніраванне катэгорый каштоўнасці ў гістарыяграфічнай практыцы. Прырода каштоўнасці. Каштоўнасці як прадукт матэрыяльнай і духоўнай дзейнасці чалавечтва. Аб'ектыўны характар каштоўнасцяў. Іх гістарычная зменлівасць. Наяўнасць у змесце каштоўнасцяў не толькі адноснага, але і абсолютнага, агульначалавечага.

Каштоўнасць і ацэнка. Сутнасць ацэнкі. Гнасеалагічнае значэнне ацэнкі ў навуцы. Каштоўнасны падыход і проблема аб'ектыўнасці гістарычнага познання. Уздзейнне на гісторыка класавых, партыйных, нацыянальных, канфесійных і іншых каштоўнасных установак. Марксісцкі прынцып партыйнасці – разнастайнасць каштоўнаснага падыходу. Небяспека абвяшчэння гістарычна абмежаваных каштоўнасных установак у якасці крытэрыя ацэнкі ў дзейнасці даследчыка.

Тэма 6. Гістарычна крыніца

Структура гістарычнай навукі: крыніца, факт, тэорыя. Крыніца – аваўязковая ўмова пазнання мінулага. Значэнне крыніц для гісторыкаў.

Пазіцыі даследчыкаў гісторыі ў вызначэнні паняцця “Гістарычная крыніца”. Крыніца – прадукт чалавечай дзеянасці. Неабходнасць пашыранай трактоўкі крыніцы. Важнасць выкарыстання ў навуковым даследаванні ўсёй сукупнасці розных тыпаў крыніц.

Крыніца і інфармацыя. Актуальныя і патэнцыяльныя крыніцы. Адлюстраванне ў крыніцах сацыяльных і індывідуальных харэктарыстык іх аўтараў. Вызначэнне светапогляду аўтара і яго сацыяльных арыентаций – адзін са шляхоў да аб'ектыўнага пазнання мінулага. Праблема пазнаваўчых магчымасцей крыніцы.

Інфармацыйныя магчымасці крыніц. Праблема адкрытай і ўтоенай інфармацыі. Крытыка інфармацыі крыніц. Важнасць выяўлення прагалаў у звестках аб мінульым.

Тэма 7. Гістарычны факт

Гістарычны факт – фундаментальная катэгорыя гістарычных ведаў. Важнасць метадалагічнага асэнсавання катэгорыі факта.

Разуменне катэгорыі факта ў гістарыяграфіі XIX ст. (пазітывізм, ранкеанства). Развіццё сацыяльна-еканамічнай гістарыяграфіі і ўскладненне разумення факта ў пазытывізме (В.О. Ключэўскі, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньабос). Раскрыццё асаблівасцей сацыяльнай прыроды гістарычных фактаў у навуцы XIX ст. (В. Дыльтэй, М.І. Карэй). Вылучэнне праблемы навуковага факта ў гісторыі і яе рэлітивісцкае вырашэнне ў гістарыяграфіі (Р.Ю. Віпер, К. Бекер). Крытыка рэлітивістамі аб'ектыўісцкай гістарыяграфіі. Эвалюцыя аб'ектыўісцкага і рэлітивісцкага разумення катэгорыі факта ў сучаснай гістарыяграфіі. Аб'ектыўісцкая аснова тэорыі факта ў савецкай гістарыяграфіі. Трактоўкі катэгорыі факта ў сучаснай заходній метадологіі гісторыі (Э. Карр, С. Х’юз, А. Стэрн, Дж. Клапенберг, Т. Хаскел і інш.)

Сэнс гістарычнага факта. Тры выпадкі ўжывання паняцця факт: 1. Факты гістарычнай рэчаіснасці (падзеі). 2. Факты гістарычнай крыніцы. 3. Навукова-гістарычныя факты.

Асаблівасці фактаў гістарычнай рэчаіснасці. Іх прырода. Непаўторнасць у эксперыменце. Аб'ектыўнасць у адносінах да аўтараў крыніц і даследчыкаў мінулага. Інварыянтнасць і нязменнасць фактаў у сваёй сутнасці завершанасці ў прасторы і часе. Асаблівасці фактаў гістарычнай крыніцы.

Праблема суб'ектыўнага харэктару фактаў гістарычнай навукі. Сэнс “устанаўлення” навуковага факта. Дзеянасць гісторыка па рэканструкцыі факта. Навуковы факт як мадэль і выява падзеі мінулага. Навуковы факт як прадукт сучаснага мыслення. Змястоўная незавершанасць і навуковая невычарпальнасць факта. Факт – дынамічная цэласная сістэма, якая знаходзіцца ў пастаянным развіцці. Залежнасць факта ад тэорыі. Факт і інтэрпрэтацыя.

Тэма 8. Эмпірычны і тэарэтычны ўзроўні ў гістарычным даследаванні

Тры ўмоўныя ўзаемазвязаныя аперацыі ў гістарычным даследаванні: 1) збор фактаў, 2) пабудова мадэлі, 3) інтэрпрэтацыя. Асаблівасці эмпірычнага ўзроўню познання. Тэарэтычны ўзоровень познання як ідэальны разрыў матэрыялу. Узаемасувязь двух узроўняў, апасрэдаванне іх практыкай гістарычнага даследавання.

Аперацыі з фактамі на эмпірычным і тэарэтычным узроўнях. Адбор фактаў. Пабудова фактаў у мадэль. Мадэль і тэорыя гісторыка. Новыя тэорыі – новыя пункты гледжання на мінулае, якое звязана з сучаснасцю. Уздзеянне гатовых тэорый на працу наступных пакаленняў гісторыкаў. Класіфікацыя навуковых тлумачэнняў і сфера іх выкарыстання. Тлумачэнне праз закон, яго абмежаванні. Каўзальныя і генетычныя тлумачэнні і іх роля ва ўстанаўленні і вывучэнні прычынна-выніковых радоў. Структурно-функцыональныя тлумачэнні, іх значнасць у даследаванні гістарычных тыпаў. Неабходнасць комплекснага выкарыстання разнастайных відаў тлумачэнняў.

Тэма 9. Катэгорыі гістарычнай навукі

Выкарыстанне навуковых катэгорый як умова паспяховага гістарычнага даследавання. Выкарыстанне гістарычнай навукай універсальных катэгорый філасофіі: сутнасць і з'ява, змест і форма, гістарычнае неабходнасць і выпадковасць, гістарычнае альтэрнатывнасць, рэчаіснасць і магчымасць. Сэнс гісторыі. Гістарычнае просторы. Эвалюцыйнае і рэвалюцыйнае развіццё.

Метадалагічнае значэнне катэгорый “сусветна-гістарычны” і “лакальна-гістарычны”. Катэгорыя “гістарычны час”: рэальны і суб’ектыўны аспекты. Эвалюцыя ўяўленняў аб часе. “Унутраны час” вывучаецца эпохі.

Праблемы перыядызацыі. Яе ўмоўныя характар. Залежнасць перыядызацыі ад мэтавай устаноўкі гісторыка. Крытыка паняццяў: век, стагоддзе, сярэднявечча, рэнесанс, адраджэнне.

Іерархія гістарычных катэгорий: пастаянства (прыродна-геаграфічныя ўмовы), структуры (рэлігія, філасофскія сістэмы, навука, мастацтва), кан'юнктуры (крывыя рухаў народнасельніцтва, аб'ёму вытворчасці, цэн, заработка платы).

Тэма 10. Метады гістарычнага даследавання

Каштоўнасць агульнанавуковых метадаў даследавання. Лагічныя і гістарычныя метады. Важнасць лагічных метадаў для раскрыцця руху аб'екта ў часе. Выкарыстанне індуктыўна-аналітычнага метаду пры ўзыходжанні ад канкрэтнага да абстрактнага. Прыёмы атаясамлення нятоесных аб'ектаў (класіфікацыя, тыпалагізацыя, ідэалізацыя). Прымненне інтэгральнай-індуктыўнага метаду пры ўзыходжанні ад абстрактнага да канкрэтнага. Індукцыя і дэдукцыя. Аналіз і сінтэз. Апісанне і вымярэнне. Статыстычныя і дынамічныя метады даследавання. Роля і месца агульнанавуковых метадаў у вывучэнні гістарычнай рэальнасці.

Метад класавага аналізу. Сутнасць класавага падыходу. Марксісцкія і іншыя трактоўкі паняцця “класа”, іх абмежаванасць. Выкарыстанне метаду ў гісторычных даследаваннях савецкіх і замежных вучоных.

Гісторыка-генетычны метад. Праблема выяўлення прычынна-выніковых сувязей і заканамернасцей развіцця. Накіраванасць метаду на аналіз яго дынамічнай прыроды. Прымененне метаду ў пазітыўскай гісторыяграфіі. Недахопы метаду. Даследванне “генезісу” сацыяльнай з’явы ў сучасной гісторычнай навуцы.

Гісторыка-параўнаўчы метад. Аналогія як лагічная аснова гісторыка-параўнаўчага метаду. Умовы супастаўлення аб’ектаў. Параўнанне ў просторы і часе. “Палітыка” Арыстоцеля – першы прыклад прыменення метаду. Гісторыка-параўнаўчы метад у вывучэнні гісторыі асобных народаў (ад Ф. Вальтэра да Л.М. Гумілёва). Параўнанне ў канцэпцыі цывілізацыі О. Шпенглера і А. Тойнбі.

Гісторыка-тыпалагічны метад. Тыпалагізацыя аб’ектаў і з’яў як класіфікацыя. Межы выкарыстання метаду. Тыпы грамадскіх з’яў у пазітыўскай гісторыяграфіі. Крытыка пазітыўістаў неакантыянцамі. Адмова ад тыпізацыі ў В. Дыльтэя (“метад разумення”). Метад “аднясення да культурных каштоўнасцяў” Г.Рыкerta. Ідэальныя тыпы М. Вебера. “Канструяваны тып” Х. Бекера. Тыпалогія ў прагматызме як спосаб арганізацыі аб’екта даследавання. Прымененне тыпалогіі ў даследаваннях па гісторыі Беларусі.

Гісторыка-сістэмны метад. Сістэмны падыход і сістэмны аналіз у сучасной навуцы. Аб’ект як цэласная сістэма. Пабудова, структура і функцыі сістэмы. Структурны і функцыянальны аналіз як прыёмы ў сістэмных даследаваннях. Тэндэнцыя да ідэальнага абстрагавання і фармалізацыі вывучаемых гісторычных з’яў.

Метады дыяхроннага аналізу гісторыі. Адрозненне дыяхроннага і сінхроннага метадаў аналізу. Варыянты структурна-дыяхроннага аналізу. Вопыт прыменення дыяхроннага аналізу ў гісторычных даследаваннях.

Сацыяльна-псіхалагічны падыход у гісторыяграфіі. Неабходнасць даследавання псіхалагічных матывацый гісторычнага працэсу. Спрабы стварэння псіхалагічнай канцэпцыі асобы ў гісторыі: гісторычная псіхалогія. Выкарыстанне паняцця “базісная асoba”. Псіхааналітычная канцэпцыя З. Фрэйда і адкрыццё новых перспектыв у гісторычных даследаваннях. Тэорыя З. Фрэйда аб ролі “падсвядомнага”.

Асноўныя напрамкі псіхагісторычных даследаванняў: даследаванне масавых працэсаў, псіхабіяграфіі, гісторыя дзяцінства. Сацыяльна-палаітычныя змены ў гісторыі з пункту гледжання псіхагісторыкаў. Перспектывы псіхагісторыкаў.

**Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Метадалогія гісторычнай навукі»
(дзенная форма атрымання адукатаў)**

Нумар раздзела, тэмы, занятка	Назва раздзела, тэмы	Лекцыі	Практычныя (семінарскія) заняткі	Кіруемая самастойная работа	Самастойная работа (пазаўдлыторная)	Матэрыяльнае забеспячэнне занятка (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш.)	Літаратура	Формы контроля ведаў
	7 семестр	20	30	4	66			
1	Уводзіны ў вывучаемую дысцыпліну “Метадалогія гісторычнай навукі”	2			6			
1.1	Уводзіны 1. Прадмет і задачы дысцыпліны. 2. Станаўленне метадалогіі гісторычнай навукі.	2			2		[1, 2]	
1.2	Сучасныя метадалагічныя канцэпцыі 1. Татальная гісторыя Ф. Брадэля. 2. Гісторыя паўсядзённасці. 3. Інтэлектуальная гісторыя. 4. Гендэрная гісторыя. 5. Экалагічная гісторыя.			2 с.	4		[1, 2]	Даклады
2.	Прадмет гісторычнай навукі 1. Станаўленне гісторыі як навукі. 2. Сучаснае разуменне прадмета гісторыі. 3. Адрозненне прадмета гісторыі ад сацыялогіі і іншых гуманітарных навук.	2	2		4	Камп'ютэрная прэзентацыя	[1, 2]	Тэставы кантроль
3.	Суб'ектыўна-аб'ектыўныя адносіны ў гісторычнай навуцы і спецыфіка гісторычнага пазнання	2	2		4	Камп'ютэрная прэзентацыя	[1, 2]	Кантроль канспектаў

	1. Асаблівасці аб'екта гістарычнага вывучэння. 2. Асаблівасці пазнавальний дзеянасці гісторыка. 3. Роля светапогляду ў гістарычнай творчасці. 4. Гісторыя і сучаснасць.							
4.	Сацыяльныя функцыі гістарычнай навукі 1. Функцыя сацыяльной памяці. 2. Навукова-пазнавальная функцыя гістарычнай навукі. 3. Выхаваўчая функцыя. 4. Палітыка-ідэалагічная функцыя гісторыі		2	2 с.	4	Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2]	Тэставы контроль
5.	Прынцыпы гістарычнага пазнання	2	2		8			
5.1	<i>Прынцыты гістарычнага пазнання.</i> 1. Прынцып гістарызму. 2. Прынцып аб'ектыўнасці. 3. Прынцып каштоўнаснага падыходу. 4. Прынцып партыйна-класавага падыходу.	2			4		[1, 2]	Кантроль канспектаў
5.2	<i>Прынцыты гістарычнай навукі.</i> 1. Нямецкі гістарызм канца XIX – пачатку XX ст. 2. Проблема рэалізацыі прынцыпу аб'ектыўнасці ў гістарычным даследаванні. 3. Распрацоўка неаканціянскай метадалогіі аксіялагічнага методу. 4. Прынцып партыйна-класавага падыходу ў гістарычных даследаваннях.		2		4	Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2]	Рэйтынгавая контрольная работа № 1 (тэмы 1–5)
6.	Гістарычная крыніца	2	2		8			
6.1	<i>Гістарычная крыніца.</i> 1. Тыпы крыніц. 2. Знешняя і ўнутраная крытыка крыніц. 3. Класіфікацыя крыніц.	2			4		[1, 2]	
6.2	<i>Гістарычная крыніца.</i> 1. Традыцыйныя крыніцы. 2. Прырода-геаграфічныя і прырода-біялагічныя крыніцы.		2		4	Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2]	Даклады

	3. Фізіяпсіхічныя крыніцы. 4. Знешняя і ўнутраная крытыка крыніц.						
7.	Гістарычны факт	2	4		8		
7.1	<i>Гістарычны факт.</i> 1. Разуменее катэгорыі факт у метадалогіі гістарычнай навукі. 2. Факты гістарычнай рэчаіснасці. 3. Факты гістарычнай крыніцы. 4. Навукова-гістарычныя факты.	2	2		4	Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2] Справаздача па індывідуальных заданнях
7.2	<i>Гістарычны факт.</i> 1. Неапазітывісцкае разуменне факта. 2. Факт у метадалогіі “філасофіі жыцця” Дыльтэя. 3. Эўрыстычная канструкцыя факта Бекера.		2		4	Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2] Даклады
8.	Эмпірычны і тэарэтычны ўзоруны ў гістарычным даследаванні	2	2		8		
8.1	<i>Эмпірычны і тэарэтычны ўзоруны ў гістарычным даследаванні</i> 1. Эмпірычная стадыя ў гістарычным даследаванні. 2. Тэарэтычны ўзровень.	2			4		[1, 2] Паведамленні
8.2	<i>Эмпірычны і тэарэтычны ўзоруны ў гістарычным даследаванні</i> 1. Пастаноўка мэты і даследчых задач. 2. Гістарыяграфічны і крыніцазнаўчы аналіз. 3. Апісанне прадмета даследавання. 4. Пазнанне сутнасці прадмета даследавання.		2		4	Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2] Вуснае апытанне
9.	Катэгорыі гістарычнай навукі	4	6		8		
9.1	<i>Агульнанаўковыя катэгорыі.</i> 1. Сутнасць і з’явы. 2. Неабходнасць і выпадковасць. 3. Рэчаіснае і магчымае.	2			2		
9.2	<i>Канкрэтна-гістарычныя катэгорыі.</i> 1. «Сусветна-гістарычны» і «лакальна-гістарычны». 2. Гістарычная перыядызацыя.	2			2		Кантроль канспектаў

	3. Гістарычны час. 4. Гістарычна прастора. 5. Гістарычна альтэрнатыва.							
9.3	<i>Катэгарыяльны апарат гістарычнай науки.</i> 1. Агульнанавуковыя катэгорыі. 2. Спецыяльна-гістарычныя катэгорыі.		6		4	Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2]	Тэставы контроль
10.	Метады гістарычнага даследавання	6	8		8			
10.1	<i>Агульнанавуковыя метады.</i> 1. Метады аналізу і сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі ў гістарычных даследаваннях. 2. Метад аналогіі. 3. Метад мадэліравання гістарычных працэсаў. 4. Метад пераходу ад канкрэтнага да абстрактнага і наадварот. 5. Колькасныя метады.	2	2		2	Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2]	Даклады
10.2	<i>Спецыяльна-гістарычныя метады.</i> 1. Гісторыка-генетычны метад. 2. Гісторыка-параўнальны метад. 3. Гісторыка-тыпалагічны метад. 4. Гісторыка-сістэмны метад. 5. Метад. кантэнт-аналізу.	2			2		[1, 2]	Кантроль канспектаў
10.3	<i>Канкрэтна-гістарычныя метады.</i> 6. Гісторыка-генетычны метад. 7. Рэалізацыя гісторыка-параўнальнага метаду. 8. Гісторыка-тыпалагічны метад у гістарычных даследаваннях. 9. Гісторыка-сістэмны метад у тлумачэнні гістарычных падзей. 10. Апрацоўка масавых эпістальярных крыніц з дапамогай метаду кантэнт-аналізу .		4		2	Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2]	Тэставы контроль
10.4	<i>Сацыяльна-псіхалагічны падыход у гістарычным пазнанні.</i> 1. Псіхагісторыя дзяяцінства.	2	2		2	Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2]	Рэйтынгавая кантрольная работа №2 (тэмы

	2. Псіхагісторыя сацыяльных груп. 3. Псіхабіяграфії.							6 – 10)
	УСЯГО:	20	30	4 с.	66			Экзамен

Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Метадалогія гістарычнай навукі»
 па спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны
 (зарочная форма атрымання адкукацыі)

Нумар раздзела, тэмы, занятка	Назва раздзела, тэмы	Лекцій	Практычны (семінарскія) заняткі	Матэрыяльнае забесцячэнне занятка (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш.)	Літаратура	Формы контролю ведаў
1	2	3	4	6	7	8
	4 курс	4	10			
1.	Спецыфіка гістарычнага пазнання 1. Уводзіны 2. Прадмет метадалогіі гістарычнай навукі. 3. Першыя метадалагічныя школы. 4. Прадмет гістарычнай навукі. 5. Сучасныя метадалагічныя канцэпцыі. 6. Суб'ектыўна-аб'ектыўныя адносіны ў гістарычным пазнанні.	2			[1, 2]	
2.	Эмпірычны і тэарэтычны ўзоруні ў гістарычным даследаванні 1. Вызначэнне мэты і пастановка даследчых задач. 2. Эмпірычная стадыя ў даследаванні. 1. Выяўленне сутнасці вывучаемай проблемы на тэарэтычным узоруні. 2. Фарміраванне канкрэтна-гістарычнай тэорыі.			Камп'ютэрная презентацыя	[1, 2]	
3.	Агульнанавуковыя і канкрэтна-гістарычныя катэгорыі. 1. Агульнанавуковыя катэгорыі. 2. Гістарычная крыніца.		4		[1, 2]	Вуснае апытанне Тэставы контроль

	3. Гістарычны факт. 4. Лакальна-гістарычнае і сусветна-гістарычнае. 5. Гістарычна перыядызацыя. 6. Гістарычны час і гістарычная прастора. 7. Гістарычная альтэрнатыва.				
4.	Агульнанавуковыя і спецыяльна-гістарычныя метады. 1. Агульнанавуковыя метады. 2. Гісторыка-генетычны метад. 3. Гісторыка-параўнальны метад. 4. Гісторыка-тыпалагічны метад. 2. Гісторыка-сістэмны метад. 3. Сацыяльна-псіхалагічны падыход у гістарычным даследаванні.	2	4	Камп'ютэрная презентацыя [1, 2]	Вуснае апытанне
	Усяго	4	10		Экзамен

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

ЛІТАРАТУРА

Асноўная літаратура

1. Методология исторической науки [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / сост. А. П. Житко // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/263>. – Дата доступа: 18.03.2024.
2. Методологические проблемы истории : учеб. пособие для студентов, магистрантов и аспирантов ист. и филос. специальностей вузов / под общ. ред. В. Н. Сидорцова. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 352 с.

Дадатковая літаратура

1. Бунькова, Ю. В. Теория и методология истории : конспект лекций : учеб. пособие / Ю. В. Бунькова. – Нальчик : Кабардино-Балкар. ун-т, 2016. – 94 с.
2. Гуревич, А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов» / А. Я. Гуревич. – М. : Центр гуманитар. инициатив, 2018. – 432 с.
3. Методология истории : учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Нечухрин [и др.] ; редкол.: А. Н. Алпееев [и др.]. – Минск : ТетраСистемс, 1996. – 240 с.
4. Сидорцов, В. Н. Изучение личности в истории: ориентация на контент-анализ, психоанализ, дискурс-анализ / В. Н. Сидорцов, А. А. Приборович. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2011. – 198 с.
5. Сидорцов, В. Н. Методология истории : курс лекций / В. Н. Сидорцов. – Изд. 2-е, доп. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2010. – 207 с.
6. Сидорцов, В. Н. Методология исторического исследования: механизм творчества историка / В. Н. Сидорцов. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2000. – 231 с.
7. Сидорцов, В. Н. Научный дискурс историка: социальная обусловленность и методология исследования : монография / В. Н. Сидорцов, А. А. Приборович. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2013. – 192 с.
8. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / Н. И. Смоленский. – 4-е изд., испр. – М. : Академия, 2012. – 270 с.

Прыкладны спіс пытанняў да экзамену па вучэбнай дысцыпліне “Метадалогія гістарычнай навукі”

1. Прадмет метадалогіі гістарычнай навукі.
2. Станаўленне метадалогіі гісторыі як навукі.
3. Неапазітыўская метадалогія гісторыі.
4. Неаканціянская метадалогія гісторыі
5. Метадалогія “філасофіі жыцця”.
6. Станаўленне гісторыі як навукі.
7. Сучаснае разуменне прадмета гістарычнай навукі.
8. Адрозненне прадмета гісторыі ад сацыялогіі і іншых навук.
9. Асаблівасці аб'екта гістарычнага познання.
10. Асаблівасці пазнавальнай дзейнасці гісторыка.
11. Роля светапогляду ў гістарычнай творчасці.
12. Гісторыя і сучаснасць.
13. Функцыя сацыяльной памяці гістарычнай навукі.
14. Навукова-пазнавальная функцыя гістарычнай навукі.
15. Выхаваўчая функцыя гістарычнай навукі.
16. Палітыка-ідэалагічная функцыя гістарычнай навукі.
17. Паняцце «гістарычная кропіца».
18. Праблема інфармаванасці кропіца.
19. Факты гістарычнай рэчаіснасці.
20. Факты гістарычнай кропіцы.
21. Навукова-гістарычныя факты.
22. Эмпірычнае стадыя ў гістарычным даследаванні.
23. Тэарэтычны ўзровень у гістарычным даследаванні.
24. Катэгорыі сутнасць і з'ява.
25. Катэгорыі «сусветна-гістарычны» і «лакальна-гістарычны».
26. Гістарычнае перыядызацыя Віко.
27. Гістарычнае перыядызацыя Кандарсэ.
28. Гістарычнае перыядызацыя Гегеля.
29. Гістарычнае перыядызацыя Маркса.
30. Гістарычнае перыядызацыя Тойнбі.
31. Гістарычны час.
32. Гістарычнае прастора.
33. Гістарычнае альтэрнатыва.
34. Прынцып гістарызму.
35. Прынцып аб'ектыўнасці.
36. Прынцып каштоўнаснага падыходу.
37. Прынцып партыйна-класавага падыходу.
38. Метад мадэліравання гістарычных працэсаў.
39. Метад узыходжання ад канкрэтнага да абстрактнага і наадварот.
40. Гісторыка-генетычны метад.
41. Гісторыка-параўнальнны метад.
42. Гісторыка-тыпалагічны метад.

43. Гісторыка-сістэмны метад.
44. Метад кантэнт-аналізу.
45. Псіхагісторыя дзяцінства.
46. Псіхагісторыя сацыяльных груп.
47. Псіхабіяграфіі.
48. Праблема архаізацыі і мадэрнізацыі ў гістарычных даследаваннях.
49. Перыядызацыя О. Шпенглера.
50. “Восевы час”.
51. Метад аналогіі.
52. Школа Аналаў.
53. Катэгорыі неабходнасць і выпадковасць.
54. Катэгорыі рэчаіснае і магчымае.
55. Школа татальнай гісторыі Брадэля.
56. Прырода-геаграфічныя і прырода-біялагічныя крыніцы.
57. Знешняя крытыка крыніц.
58. Унутраная крытыка крыніц.
59. Праблема ўтоеннаяй інформацыі крыніц.
60. Неапазітывісцкае разуменне праблемы “гістарычны факт”.
61. Адносіны Дыльтэя да праблемы “гістарычны факт”
62. Бекераўскае разуменне гістарычнага факта.
63. Адрозненні эмпірычнага ад тэарытычнага ўзоруна ў гістарычным даследаванні.
64. Адрозненні паміж “катэгорыяй”, “паяццем” і “тэрмінам”.
65. Метад аналізу ў гістарычным даследаванні.
66. Метад сінтэзу ў гістарычным даследаванні.
67. Рэалізацыя метаду індукцыі ў гістарычным даследаванні.
68. Прымяnenне метаду дэдукцыі ў гістарычным даследаванні.
69. Тэарэтычныя мадэлі падзеяў у гісторыі.
70. Фрэйдаўскі псіхааналіз ў гістарычным пазнанні.
71. Прычынна-выніковыя тлумачэнні.
72. Тлумачэнні праз законы.
73. Генетычныя тлумачэнні.
74. Структурныя тлумачэнні.
75. Функцыянальныя тлумачэнні.
76. Аперыраванне адкрытай інфармацыяй пісьмовых крыніц.

Пералік заданняў і контрольных мерапрыемстваў па кіруемай самастойнай работе студэнта

№ п/п	Назва тэмы	Колькасць гадзін на КСР с		Від заданняў	Форма кантролю
		лекцыі	семінары		
1.2	Сучасныя метадалагічныя канцэпцыі		2	<p style="text-align: center;">Першы модуль</p> <p>На падставе зместу вучэбнай літаратуры падрыхтаваць канспект па наступных пытаннях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уклад Ф. Брадэля ў метадалогію гістарычнай навукі. 2. Сутнасць гісторыі паясьядзённасці. 3. Спецыфіка інтэлектуальнай гісторыі. 4. Роля прыродна-геаграфічных і прырода-біялагічных крыніц у гістарычным пазнанні. <p style="text-align: center;">Другі модуль</p> <p>Падрыхтаваць даклад на тэму:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Татальная гісторыя Ф. Брадэля як працяг глабальнай гісторыі М.Блока. 2. Манаграфія Ф. Брадэля “Очерки истории”. 3. Артыкул А.Людтке “«Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы развития в Германии // Социальная история. Ежегодник. 1998–1999. – М.: РОССПЭН, 1999». <p style="text-align: center;">Трэці модуль</p> <p>Напісанне эсэ на тэму:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Роля асобы гісторыка ў гістарычным даследаванні. 2. Уплыў экалогіі на змест гістарычнага пазнання. 3. Другі этап у развіцці школы “Аналай” 	Канспект Даклад Эсэ
4	Сацыяльныя функцыі гістарычнай навукі		2	<p style="text-align: center;">Першы модуль</p> <p>На падставе зместу вучэбнай літаратуры падрыхтаваць канспект па наступных пытаннях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Узнікненне сацыяльных функцый гістарычнай навукі. 2. Функцыя, якая ў найбольшай ступені характарызуе прыроду гістарычнага пазнання. 3. Выхаваўчая функцыя ў антычнай гістарыяграфіі. 4. Ключавая функцыя ў савецкай гістарычнай навуцы. 	Канспект

		<p style="text-align: center;">Другі модуль</p> <p>Падрыхтаваць даклад на тэму:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Роля гістарычнай навукі ў сучасным грамадстве. 2. Прагнастычныя магчымасці гістарычнай навукі. 3. Гістарычныя веды і грамадская свядомасць. 4. Уплыў палітыка-ідэалагічнай функцыі гістарычнай навукі на праблемы ў аб'ектыўнасці ў гістарычным пазнанні. <p style="text-align: center;">Трэці модуль</p> <p>Напісанне эсэ на тэму:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уплыў гістарычных ведаў на сучасны стан грамадства. 2. Верагоднасць прагнозу на будучыню сродкамі гістарычнай навукі. 3. Гістарычныя веды і фарміраванне пачуцця патрыятызму ў школьнікаў. 4. Палітыка-ідэалагічная функцыя як пагроза аб'ектыўнасці ў гістарычным пазнанні. 	Даклад	Эсэ
--	--	--	---------------	------------

Патрабаванні да выканання самастойнай работы студэнтаў

№ п/п	Назва тэмы, раздзела	Колькасць гадзін на СРС	Заданне	Форма выканання
1	Уводзіны ў вывучаемую дысцыпліну “Метадалогія гісторычнай навукі”	6		
1.1	Уводзіны	2	Падрыхтоўка дакладаў па пытаннях тэмы: 1. Прадмет і задачы дысцыпліны. 2. Станаўленне метадалогіі гісторычнай навукі.	Даклад
1.2	Сучасныя метадалагічныя канцэпцыі	4	Падрыхтоўка дакладаў па пытаннях тэмы: 1. Татальная гісторыя Ф. Брадэля. 2. Гісторыя паўсядзённасці. 3. Інтэлектуальная гісторыя. 4. Гендэрная гісторыя. 5. Экалагічная гісторыя.	Даклад
2.	Прадмет гісторычнай навукі	4	Распрацоўка тэставых заданняў па пытаннях тэмы: 1. Станаўленне гісторыі як навукі. 2. Сучаснае разуменне прадмета гісторыі. 3. Адрозненне прадмета гісторыі ад сацыялогіі і іншых гуманітарных навук	Тэставыя заданні
3.	Суб'ектыўна-аб'ектыўныя адносіны ў гісторычнай навуцы і спецыфіка гісторычнага познання	4	Складанне апорнага канспекта па пытаннях тэмы: 1. Асаблівасці аб'екта гісторычнага вывучэння. 2. Асаблівасці пазнавальнай дзеянасці гісторыка. 3. Роля светапогляду ў гісторычнай творчасці. 4. Гісторыя і сучаснасць.	Апорны канспект
4.	Сацыяльныя функцыі гісторычнай навукі	4	Распрацоўка тэставых заданняў па пытаннях тэмы: 1. Функцыя сацыяльнай памяці. 2. Навукова-пазнавальная функцыя гісторычнай навукі. 3. Выхаваўчая функцыя. 4. Палітыка-ідэалагічная функцыя гісторыі.	Тэставыя заданні

5.	Прынцыпы гістарычнага пазнання	8		
5.1	Прынцыпы гістарычнага пазнання.	4	<p>Складанне канспекта па пытаннях тэмы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прынцып гістарызму. 2. Прынцып аб'ектыўнасці. 3. Прынцып каштоўнаснага падыходу. 4. Прынцып партыйна-класавага падыходу 	Канспект
5.2	Прынцыпы гістарычнай навукі.	4	<p>Падрыхтоўка эсэ па наступных пытаннях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нямецкі гістарызм канца XIX – пачатку XX ст. 2. Проблема рэалізацыі прынцыпу аб'ектыўнасці ў гістарычным даследаванні. 3. Распрацоўка неаканціянскай метадалогіі аксіялагічнага метаду. 4. Прынцып партыйна-класавага падыходу ў гістарычных даследаваннях. 	Эсэ
6.	Гістарычная крыніца	8		
6.1	Гістарычная кръніца.	4	<p>Падрыхтоўка дакладаў па пытаннях тэмы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тыпы кръніц. 2. Знешняя і ўнутраная крытыка кръніц. 3. Класіфікацыя кръніц. 	Даклад
6.2	Гістарычная кръніца.	4	<p>Складанне апорнага канспекта па пытаннях тэмы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Традыцыйныя кръніцы. 2. Прывод-геаграфічныя і прывод-біялагічныя кръніцы. 3. Фізіяпсіхічныя кръніцы. 4. Знешняя і ўнутраная крытыка кръніц. 	Апорны канспект
7.	Гістарычны факт	8		
7.1	Гістарычны факт.	4	<p>Фарміраванне інфармацыйнага блока па пытаннях тэмы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разуменое катэгоріі факт у метадалогіі гістарычнай навукі. 2. Факты гістарычнай рэчаіснасці. 3. Факты гістарычнай кръніцы. 4. Навукова-гістарычныя факты. 	Інфармацыйны блок
7.2	Гістарычны факт.	4	<p>Падрыхтоўка дакладаў па пытаннях тэмы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Неапазітывісцкае разуменне факта. 	Даклад

			2. Факт у метадалогії “філасофії жыцця” Дыльтэя. 3. Эўрыстычна канструкцыя факта Бекера	
8.	Эмпірычны і тэарэтычны ўзроўні ў гістарычным даследаванні	8		
8.1	Эмпірычны і тэарэтычны ўзроўні ў гістарычным даследаванні	4	Падрыхтоўка дакладаў па пытаннях тэмы: 1. Эмпірычная стадыя ў гістарычным даследаванні. 2. Тэарэтычны ўзровень.	Даклад
8.2	Эмпірычны і тэарэтычны ўзроўні ў гістарычным даследаванні	4	Фарміраванне інфармацыйнага блока па пытаннях тэмы: 1. Пастаноўка мэты і даследчых задач. 2. Гістарыграфічны і крыніцазнаўчы аналіз. 3. Апісанне прадмета даследавання. 4. Пазнанне сутнасці прадмета даследавання.	Інфармацыйны блок
9.	Катэгорыі гістарычнай науки	8		
9.1	Агульнанавуковыя катэгорыі.	2	Складанне апорнага канспекта па пытаннях тэмы: 1. Сутнасць і з'явы. 2. Неабходнасць і выпадковасць. 3. Рэчаіснае імагчымае.	Апорны канспект
9.2	Канкрэтна-гістарычныя катэгорыі.	2	Распрацоўка тэставых заданняў па пытаннях тэмы: 1. «Сусветна-гістарычны» і «лакальна-гістарычны». 2. Гістарычная перыядызацыя. 3. Гістарычны час. 4. Гістарычная прастора. 5. Гістарычна альтэрнатыва.	Тэставыя заданні
9.3	Катэгарыяльны аппарат гістарычнай науки.	4	Падрыхтоўка эсэ па наступных пытаннях: 1. Агульнанавуковыя катэгорыі. 2. Спецыяльна-гістарычныя катэгорыі.	Эсэ
10.	Методы гістарычнага даследавання.	8		
10.1	Агульнанавуковыя методы.	2	Падрыхтоўка презентацыі па пытаннях тэмы (на выбор студэнта): 1. Методы аналізу і сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі ў гістарычных даследаваннях.	Камп'ютэрная презентация

			<p>2. Метад аналогій.</p> <p>3. Метад мадэліравання гістарычных працэсаў.</p> <p>4. Метад пераходу ад канкрэтнага да абстрактнага і наадварот.</p> <p>5. Колькасныя метады.</p>	
10.2	Спецыяльна-гістарычныя метады.	2	<p>Складанне апорнага канспекта па пытаннях тэмы:</p> <p>1. Гісторыка-генетычны метад.</p> <p>2. Гісторыка-параўнальны метад.</p> <p>3. Гісторыка-тыпалагічны метад.</p> <p>4. Гісторыка-сістэмны метад.</p> <p>5. Метад. кантэнт-аналізу</p>	Апорны канспект
10.3	Канкрэтна-гістарычныя метады.	2	<p>Складанне канспекта па пытаннях тэмы:</p> <p>1. Гісторыка-генетычны метад.</p> <p>2. Рэалізацыя гісторыка-параўнальнага метаду.</p> <p>3. Гісторыка-тыпалагічны метад у гістарычных даследаваннях.</p> <p>4. Гісторыка-сістэмны метад у тлумачэнні гістарычных падзей.</p> <p>5. Апрацоўка масавых эпістальярных крыніц з дапамогай метаду кантэнт-аналізу .</p>	Канспект
10.4	Сацыяльна-псіхалагічны падыход у гістарычным пазнанні.	2	<p>Падрыхтоўка дакладаў па пытаннях тэмы:</p> <p>1. Псіхагісторыя дзяцінства.</p> <p>2. Псіхагісторыя сацыяльных груп.</p> <p>3. Псіхабіяграфіі.</p>	Даклад

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні самастойнай работы студэнтаў па вучэбнай дысцыпліне «Метадалогія гістарычнай навукі»

Мэтай метадычных рэкамендацый з'яўляецца павышэнне эфектуёнасці вучэбнага працэсу, у тым ліку дзякуючы самастойнай работе, у якой студэнт становіцца актыўным суб'ектам навучання, што азначае:

- здольнасць займаць у навучанні актыўную пазіцыю;
- магчымасць мабілізаваць інтэлектуальныя і валявыя намаганні для дасягнення вучэбных мэтаў;
- уменне праектаваць, планаваць і прагназаваць вучэбную дзейнасць;
- звычку ініцыяваць сваю пазнавальную дзейнасць на аснове ўнутранай станоўчай матывацый;
- усведамленне сваіх патэнцыяльных вучэбных магчымасцей і псіхалагічную падрыхтаванасць скласці праграму дзейнасці па самаразвіццю.

Віды самастойнай работы студэнтаў

Рэпрадуктыўная самастойная работа	Самастойнае азнямленне, прагляд, канспектаванне вучэбнай літаратуры, праслушоўванне лекцый, завучванне, пераказ, запамінанне, інтэрнэт-рэсурсы, паўтарэнне вучэбнага матэрыялу
Пазнавальна-пошуковая самастойная работа	Падрыхтоўка паведамленняў, дакладаў, выступленняў на семінарскіх і практычных занятках, падбор літаратуры па проблемах дысцыпліны, контрольных, курсавых работ і інш.
Творчая самастойная работа	Падрыхтоўка тэзісаў і навуковых артыкулаў, удзел у навукова-даследчай работе, падрыхтоўка дыпломнай работы (праекта), удзел у студэнцкай навуковай канферэнцыі, студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі

Арганізацыя контролю самастойнай работы

Для паспяховага выканання самастойнай работы студэнтаў неабходна планаванне і контроль з боку выкладчыкаў. Аўдыторная самастойная работа выконваецца студэнтамі на лекцыях, семінарскіх занятках, таму выкладчык павінен загадзя пабудаваць сістэму самастойнай работы з улікам яе форм, мэты, адбіраючы вучэбную і навуковую інфармацыю і сродкі камунікацыі, прадумваючы ролю студэнта ў гэтым працэсе і свой удзел у ім.

Пытанні для самастойнай працы студэнтаў, названыя ў вучэбнай праграме дысцыпліны, пропануюцца выкладчыкамі ў пачатку вывучэння дысцыпліны.

Змест дзейнасці выкладчыка і студэнта пры выкананні самастойнай работы

Асноўныя характеристыстыкі	Дзейнасць выкладчыка	Дзейнасць студэнтаў
Мэта выканання СР	<ul style="list-style-type: none"> -тлумачыць мэту і сэнс выканання СР; -дае разгорнуты інструктаж аб патрабаваннях, прад'яўляемых да СР і способах яе выканання; -дэманструе ўзор СР 	<ul style="list-style-type: none"> -разумее і прымае мэту СР як асобасна значную; -знаёміца з патрабаваннямі да СР
Матывацыя	<ul style="list-style-type: none"> -раскрывае тэарэтычную і практычную значнасць выканання СР, tym самым фарміруе ў студэнта пазнавальную патрэбу і гатоўнасць да выканання СР; матывуе студэнта на дасягненне поспеху 	<ul style="list-style-type: none"> -фарміруе ўласную пазнавальную патрэбу ў выкананні СР; -фарміруе ўстаноўку і прымае рашэнне аб выкананні СР
Кіраванне	<ul style="list-style-type: none"> -ажыццяўляе кіраванне шляхам мэтанакіраванага ўздзеяння на працэс выканання СР; -дае агульныя арыенціры выканання СР 	<ul style="list-style-type: none"> -на аснове валодання абагульненым прыёмам сам ажыццяўляе кіраванне СР (праектуе, плануе, рацыянальна размяркоўвае час і г.д.)
Кантроль карэкцыя выканання	<ul style="list-style-type: none"> -ажыццяўляе папярэдні контроль, які прадугледжвае выяўленне зыходнага ўзроўню гатоўнасці студэнта да выканання СР; -ажыццяўляе выніковы контроль канчатковага выніку выканання СР 	<ul style="list-style-type: none"> -ажыццяўляе бягучы аперацыйны самакантроль за ходам выканання СР; -выяўляе, аналізуе і выпраўляе дапушчаныя памылкі, уносіць карэктывы ў работу, адсочвае ход выканання СР; -вядзе пошук аптымальных спосабаў выканання СР; -ажыццяўляе рэфлексіўнае стаўленне да ўласнай дзейнасці; -ажыццяўляе выніковы самакантроль выніку СР

Ацэнка	<p>-на аснове парадыння выніку з узорам, загадзя зададзенымі крытэрамі дае ацэнку СР;</p> <p>-выяўляе тыповыя памылкі, падкрэслівае станоўчыя і адмоўныя бакі, дае метадычныя парады па выкананні СР, намячае далейшыя шляхі выканання СР;</p> <p>-устанаўлівае ўзровень і вызначае прагрэс студэнта, фарміруе ў яго матывацыю дасягнення поспеху ў вучэбнай дзейнасці</p>	<p>-на аснове суаднясення выніка з мэтай дае самаацэнку СР, сваім пазнавальнымі магчымасцям, здольнасцям і якасцям</p>
--------	--	--

Пазааўдыторная самастойная работа студэнтаў (далей самастойная праца) – планаваная вучэбная, вучэбна-даследчая, навукова-даследчая дзейнасць студэнтаў, якая ажыццяўляецца ў пазааўдыторны час па заданні і пры метадычным кіраўніцтве выкладчыка, але без яго непасрэднага ўдзелу. Яна ўключае ў сябе:

- падрыхтоўку да аўдыторных заняткаў (лекцый, практичных, семінарскіх і інш.) і выкананне адпаведных заданняў;
- самастойную работу над асобнымі тэмамі навучальных дысцыплін у адпаведнасці з вучэбна-тэматычнымі планамі;
- напісанне дакладаў, эсэ;
- выкананне пісьмовых контрольных работ;
- падрыхтоўку да ўсіх відаў контрольных выпрабаванняў;
- удзел у навуковых і навукова-практичных канферэнцыях, семінарах, кангрэсах і т.п.

Выкананне любога віду самастойнай работы прадугледжвае праходжанне студэнтамі наступных этапаў:

- вызначэнне мэты самастойнай работы;
- канкрэтызацыя пазнавальнай (проблемной або практичной) задачы;
- самаацэнка гатоўнасці да самастойнай працы па рашэнні паставленай задачы;
- выбар адэкватнага спосабу дзеянняў, які вядзе да вырашэння задачы (выбар шляхоў і сродкаў для яе рашэння);
- планаванне (самастойна ці з дапамогай выкладчыка) самастойнай работы па рашэнні задачы;
- рэалізацыя праграмы выканання самастойнай работы.

Метадычныя парады і рэкамендацыі да заданняў

Усе тыпы заданняў, што выконваюцца студэнтамі, у тым ліку ў працэсе самастойнай работы, так ці інакш утрымліваюць устаноўку на набыццё і замацаванне Дзяржаўным адукацыйным стандартам вышэйшай адукацыі аб'ёму ведаў, а таксама на фарміраванне ў рамках гэтых ведаў некаторых навыкаў разумовых аперацый – уменне ацэньваць, аналізаваць, параўноўваць, каментаваць і г.д. Некаторыя заданні патрабуюць тлумачэння:

1. Пракаментаваць выказванне – растлумачыць, якая ідэя пакладзена ва ўрыўку, аб якой пазіцыі яе аўтара яна сведчыць.

2. Парайонаць – выявіць падабенства і адрозненне пазіцый па пэўных прыкметах.

3. Абгрунтаваць адзін з некалькіх прапанаваных варыянтаў адказу - прывесці аргументы на карысць правільнасці выбранага варыянту адказу і паказаць, у чым памылковасць іншых варыянтаў.

4. Аргументаваць (абгрунтаваць, даказаць, растлумачыць) адказ.

5. Правесці аналіз – раскладсці вывучаемыя з’явы на складовыя часткі, супаставіць іх з мэтай выяўлення ў іх істотнага і неабходнага.

6. Тэзісна выкладсці ідэю, канцепцыю, тэорыю – з выкарыстаннем матэрыялу вучэбных дапаможнікаў і іншай літаратуры, коротка, але не ў шкоду зместу сформуляваць асноўныя палажэнні вучэння.

7. Адлюстраваць схематычна – значыць раскрыць змест адказу ў выглядзе табліцы, малюнка, дыяграмы і іншых графічных формаў.

Важным складнікам самастойнай пазааўдыторнай падрыхтоўкі з’яўляецца праца з літаратурай па ўсіх відах заняткаў: семінарскіх, практычных, пры падрыхтоўцы да залікаў, экзаменаў, тэсціравання, удзелу ў навуковых канферэнцыях.

Уменне працеваць з літаратурай азначае навучыцца асэнсавана карыстацца крыніцамі. Перш чым прыступіць да засваення навуковай літаратуры, рэкамендуецца чытанне падручнікаў і навучальных дапаможнікаў.

Вывучэнне навуковай, вучэбнай і іншай літаратуры патрабуе вядзення працоўных запісаў.

Форма запісаў можа быць вельмі разнастайнай: просты або разгорнуты план, тэзісы, цытаты, канспект. Студэнтам рэкамендуецца самастойна выконваць даклады, індывідуальныя пісьмовыя заданні і практыкаванні, прапанаваныя пры падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў. Праца, звязаная з рашэннем гэтых задач і практыкаванняў, уяўляе сабой від інтэлектуальнай практычнай дзейнасці. Яна спрыяе выпрацоўцы ўмення і звычкі рабіць што-небудзь правільна, а таксама замацаванню навыкаў і ведаў па праблеме.

Метадычныя рэкамендацыі па напісанні пісьмовых, навукова-даследчых работ студэнтаў

Напісанне пісьмовых навукова-даследчых работ студэнтаў вырашае шэраг задач:

- навучанне студэнтаў самастойнаму пошуку і адбору вучэбнай і спецыяльнай навуковай літаратуры па прадмеце;

- выпрацоўка ўменняў падрыхтоўкі дакладаў, выступаў і паведамленняў;
- набыццё вопыту выступленняў з дакладамі на семінарскіх занятках;
- сістэматызацыя, замацаванне і пашырэнне тэарэтычных і практычных ведаў і навыкаў па вывучаемых дысцыплінах;
- далучэнне студэнтаў да вырашэння праблемных пытанняў па а branай тэме работы;
- навучанне студэнтаў выкладаць матэрыял у выглядзе стройнай сістэмы тэарэтычных палажэнняў, звязаных лагічнай паслядоўнасцю і падмацаваных прыкладамі з практыкі.

Прыклады кампетэнтнасна-арыентаваных заданняў:

Кампетэнтнасна-арыентаванае заданне № 1.

Якой бачылася мэта выхаваўчай функцыі гістарычнай навукі ў розныя гістарычныя эпохі (Антычнасць, Сярднявечча, Адраджэнне, Асветніцтва, XIX ст., савецкі перыяд)?

Кампетэнтнасна-арыентаванае заданне № 2.

Як рэалізуеца прынцып гістарызму ў навуковым паведамленні, артыкуле і г.д.?

ПЕРАЛІК СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ

Для контролю кампетэнцый выкарыстоўваюцца наступныя формы:

1. Вусная форма:

- паведамленні,
- вуснае апытанне,
- экзамен,
- даклад,
- абарона презентацый.

2. Пісьмовая форма:

- тэсты,
- - ЭСЭ.

3. Вусна-пісьмовая форма:

- справаздачы па аўдыторных семінарскіх заняткаў з наступнай вуснай абаронай,
- справаздачы па самастойнай працы студэнтаў з наступнай вуснай абаронай.

**Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці навучэнцаў
ва ўстановах вышэйшай адукацыі па дзесяцібалльной шкале**

Балы	Крытэрыі ацэнкі
10 (дзесяць) балаў, злічана	<p>сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі, а таксама па асноўных пытаннях, якія выходзяць за яе межы;</p> <p>дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі (у тым ліку на замежнай мове), пісьменны, лагічны правільны выклад адказаў на пытанні, уменне рабіць аргументаваныя высновы і аргументы;</p> <p>бездакорнае валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, модуля, уменне яго эфектыўна выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач;</p> <p>выяўленая здольнасць самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі;</p> <p>поўнае і глыбокае засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры па навучальнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>ўменне свабодна арыентавацца ў тэорыях, канцепцыях і накірунках па вывучае май вучэбнай дысцыпліне і даваць ім аналітычную ацэнку, выкарыстоўваць навуковыя дасягненні іншых дысцыплін;</p> <p>творчая самастойная работа на практычных, лабараторных занятках, актыўны творчы ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры выканання заданняў</p>
9 (дзесяць) балаў, злічана	<p>сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, (у тым ліку на замежнай мове), пісьменны, лагічны правільны выклад адказаў на пытанні;</p> <p>валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, модуля, уменне яго эфектыўна выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач;</p> <p>здольнасць самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі ў рамках вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>поўнае засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>ўменне арыентавацца ў тэорыях, канцепцыях і накірунках па вывучае май вучэбнай дысцыпліне, модулі і даваць ім аналітычную ацэнку;</p> <p>сістэматычная, актыўная самастойная работа на практычных, лабараторных занятках, творчы ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры выканання заданняў</p>

8 (восем) балаў, зalічана	<p>сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі ў аўтаматизаваным вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>выкарыстанне навуковай тэрміналогіі (у тым ліку на замежнай мове), пісьменны, лагічна правільны выклад адказу на пытанні, уменне рабіць аргументаваныя высновы і аргументацію;</p> <p>валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, модуля (метадамі комплекснага аналізу, тэхнікай інфармацыйных тэхналогій), уменне яго выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач;</p> <p>здольнасць самастойна вырашаць складаныя проблемы ў рамках вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>ўменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцепцыях і накірунках па вывучаемай вучэбнай дысцыпліне, модулі і даваць ім аналітычную ацэнку;</p> <p>актыўная самастойная работа на практычных, лабараторных занятках, сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры выканання заданняў</p>
7 (сем) балаў, зalічана	<p>сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>выкарыстанне навуковай тэрміналогіі (у тым ліку на замежнай мове), пісьменны, лагічна правільны выклад адказу на пытанні, уменне рабіць аргументаваныя высновы і аргументацію;</p> <p>валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, модуля, уменне яго выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач;</p> <p>свабоднае валоданне тыповымі решэннямі ў рамках вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>ўменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцепцыях, напрамках па вывучаемай вучэбнай дысцыпліне, модулі і даваць ім аналітычную ацэнку;</p> <p>самастойная работа на практычных, лабараторных занятках, ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры выканання заданняў</p>
6 (шэсць) балаў, зalічана	<p>дастаткова поўныя і сістэматызаваныя веды ў аўтаматизаваным вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>выкарыстанне неабходнай навуковай тэрміналогіі, пісьменны, лагічна правільны выклад адказу на пытанні, уменне рабіць аргументаваныя высновы;</p> <p>валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, модуля, уменне яго выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных</p>

	<p>задач;</p> <p>здольнасць самастойна прымяняць тыпавыя рашэнні рамках, вучэбнай праграмы УВО па вучэбнай дысцыпліне, модулю;</p> <p>засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>ўменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і напрамках па вывучаемай дысцыпліне, модулі і даваць ім параўнальную ацэнку;</p> <p>актыўная самастойная работа на практычных, лабараторных занятках, перыядычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры выканання заданняў</p>
5 (пяць) балаў, злічана	<p>дастатковая веды ў аб'ёме вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменны, лагічна правільны выклад адказу на пытанні, уменне рабіць высновы;</p> <p>валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, модуля, уменне яго выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач;</p> <p>здольнасць самастойна прымяняць тыпавыя рашэнні ў рамках вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>ўменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вывучаемай вучэбнай дысцыпліне, модулі і даваць ім параўнальную ацэнку;</p> <p>самастойная работа на практычных, лабараторных занятках, фрагментарны ўдзел у групавых абмеркаваннях, дастатковы ўзровень культуры выканання заданняў</p>
4 (четыры) балы, злічана	<p>дастатковы аб'ём ведаў у аб'ёме вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, лагічны выклад адказу на пытанні, уменне рабіць вывады без істотных памылак;</p> <p>валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, модуля, уменне яго выкарыстоўваць у рашэнні стандартных (тыповых) задач;</p> <p>ўменне пад кірауніцтвам выкладчыка вырашаць стандартныя тыпавыя задачы;</p> <p>ўменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і напрамках па навучальнай дысцыпліне, модулі і даваць ім ацэнку;</p> <p>работа пад кірауніцтвам выкладчыка на практычных, лабараторных занятках, дапушчальны ўзровень культуры выканання заданняў</p>
3 (три)	недастаткова поўны аб'ём ведаў у аб'ёме вучэбнай праграмы

балы, не залічана	<p>УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі; веданне часткі асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, выкладанне адказу на пытанні з істотнымі, лагічнымі памылкамі;</p> <p>слабое веданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, модуля, некампетэнтнасць у рашэнні стандартных (тыповых) задач; няўменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і накірунках вывучае май вучэбнай дысцыпліны, модуля;</p> <p>пасіўнасць на практычных і лабараторных занятках, нізкі ўзровень культуры выканання заданняў</p>
2 (два) балы, не залічана	<p>фрагментарныя веды ў аб'ёме вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі;</p> <p>веданне асобных літаратурных крыніц, рэкамендаваных вучэбнай праграмай УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі; няўменне выкарыстоўваць навуковую тэрміналогію вучэбнай дысцыпліны, модуля, наяўнасць у адказе грубых, лагічных памылак;</p> <p>пасіўнасць на практычных і лабараторных занятках, нізкі ўзровень культуры выканання заданняў</p>
1 (адзін) бал, не залічана	адсутнасць ведаў і кампетэнцый у аб'ёме вучэбнай праграмы УВА па вучэбнай дысцыпліне, модулі, адмова ад адказу, няяўка на атэстацыю без уважлівой прычыны

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ
па вучэбнай дысцыпліне “Метадалогія гістарычнай навукі” з іншымі
дысцыплінамі спецыяльнасці

Назва вучэбнай дысцыпліны, з якой патрабуеца ўзгадненне	Назва кафедры	Прапановы аб зменах у змесце вучэбнай праграмы установы вышэйшай адукцыі па вучэбнай дысцыпліне	Рашэнне, прынятае кафедрай, якая распрацавала вучэбную праграму (з указаннем даты і нумару пратакола)
Гістарыяграфія гісторыі Беларусі	Гісторыі Беларусі і славянскіх народаў	Узгоднена на ўзору юні вучэбных праграм	Рэкамендавана да зацвярджэння вучэбная праграма ў прадстаўленым варыянце (пратакол № 8 ад 26.03.2024.)
Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі	Усеагульная гісторыі і методыкі выкладання гісторыі	Узгоднена на ўзору юні вучэбных праграм	Рэкамендавана да зацвярджэння вучэбная праграма ў прадстаўленым варыянце (пратакол № 8 ад 26.03.2024.)